

УДК 37.035.6

ББК 74.200.5

В 771

Печатается по решению редакционно-издательского совета
БГПУ им. М.Танка

Редакционная коллегия: В. В. Буткевич (науч. редактор),
Л. И. Баранова, С. К. Бердник (отв. редактор), А. В. Верниковская

Рецензенты: доктор педагогических наук, профессор В. В. Чечет;
кандидат педагогических наук, доцент В. В. Чечет

В 771 Воспитание младших школьников на ценностях общечеловеческой и национальной культуры: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2000. — 144 с.

ISBN 985-435-212-9

В издании представлены материалы, посвященные важным проблемам воспитания младших школьников, таким, как инновационные подходы к воспитанию учащихся, психологические основы воспитания, воспитание в процессе музыкального образования, формирование эстетической культуры младших школьников на основе общечеловеческих и национальных ценностей.

Адресовано преподавателям педагогических вузов, аспирантам, магистрантам и всем, кто интересуется проблемой воспитания младших школьников.

ББК 74.200.5

ISBN 985-435-212-9

© Коллектив авторов, 2000

другие же остаются потенциальными, нереализуемыми тенденциями. Содержание доминирующих чувств определяет одну из важнейших характеристик направленности личности.

Мы считаем, что в процессе формирования иерархической системы нравственных чувств у детей 6–7 лет ведущее положение должно занимать формирование чувства любви как общечеловеческой ценности, понимаемой как установка, ориентация характера личности, определяющая отношение личности к миру в целом, а не к одному лишь "объекту любви". Если человек любит только одного из других людей и равнодушен ко всем остальным своим соратникам, то эта любовь более предполагает привязанность, расширенный эгоизм. Любовь же ко всем людям предполагает отсутствие исключительности. В этом типе любви достигается переживание соединения со всеми людьми, переживание того, что мы все – одно. Разница в талантах, умственных способностях, знаниях чрезвычайно мала по сравнению с общностью человеческой сущи, одинаково присущей всем людям. Для того чтобы ребенок смог испытать эту общность, задачей взрослого является помочь ему проникнуть в суть общечеловеческого. Сочувствие предполагает знание и отождествление.

Основными методологическими предпосылками к построению системы работы по формированию и развитию чувства любви как общечеловеческой ценности у детей 6–7 лет являются:

1. Положение о неразрывной связи любви к самому себе с любовью ко вся кому другому существу.

2. Определение любви как действенной силы в человеке, объединяющей его с другими людьми и помогающей человеку преодолеть чувство одиночества и отчуждения и вместе с тем позволяющей ему оставаться самим собой, сохранив свою целостность.

3. Любовь – это деятельность, активность, а не пассивный эффект. Любить – значит прежде всего давать, а не получать.

4. Любить – значит всегда заботиться, нести ответственность, уважать и знать другого человека; уметь увидеть другого с позиции его собственных интересов.

I.I.Забаўская

Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка

ШЛЯХІ ФАРМІРАВАННЯ СІСТЭМЫ ВЫХАВАНІЯ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНИКАЎ У БССР У 20-Я ГАДЫ

Двадцатыя гады дваццатага стагоддзя знаменаваліся палітыкай беларусізацыі – палітыкай нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў Беларусі. Беларусізацый культурна-асветніцкіх устаноў, і ў першую чаргу чатырохгадовых школ, началася з лютага 1921 г. Менавіта з пачатку 1921/22 вучэбнага года ў БССР прыступілі да практычнага

ажыцяўлення беларусаў у нулявых і першых класах у сямігодках і вясковых школах, кантынгент якіх складаўся з дзяцей-беларусаў. Але адразу перад уладамі ўзніклі задачы, якія трэба было выконваць у першую чаргу: перападыктаваць кадраў, а таксама выдзяліце падручнікаў на беларускай мове, распрацоўка тэрміналогіі, навуковая апрацоўка самой мовы. Гэта работа была ўскладзеная на Народны камісарыят асветы ў асобе Беларускага аддзела. Аднайменная беларуская аддзелы ствараліся па ўсёй тэрыторыі Беларусі.

Беларускі аддзел пачынуў ажыцяўленне пастаўленах задачаў да ўсіх спецыяльністах-ураджэнцаў Беларусі (што знаходзіліся ў РСФСР, на Украіне і за мяжой) вярнуцца на радзіму. Акрамя таго, летам 1921 г. пачынаецца масавая падыктаваць пастаўніцкіх кадраў. Былі створаны настаўніцкія кароткатэрміновыя курсы, дзесяцімесячныя настаўніцкія курсы, курсы па дашкольнаму выхаванню.

У 1922 г. прыблізна 20 % усіх чатырохгадовых школ Беларусі перавялі выключна на беларускую мову. Работа па беларусаўці прыняла такія маштабы, што Беларускі аддзел ужо не спраўляўся, таму яго работа ў канцы 1922 г. была ўскладзеная на Наркамасветы і яго аддзелы.

На ступень беларусаўці школ у многім упірвалася іх тэрытарыяльнае размяшчэнне. Так, у акругах Мінскай, Мазырскай, Слуцкай, Барысаўскай большасць чатырохгадовых працуўных школ ва ўсіх класах перавялі выкладанне на беларускую мову. Іншыя акругі, такія, як Віцебская, Полацкая, Калінінская, Магілёўская і Аршанская, перавялі на беларускую мову толькі першы год навучання.

У сувязі з пашырэннем стану пачатковых школ у БССР, пашырэннем школьнай сістэмы, некаторым пашырэннем умоў навучання 7 красавіка 1924 г. ЦВК і СНК БССР прынялі пастанову аб увядзенні ўсеагульнага пачатковага навучання. У ёй падкреслівалася, што ўсеагульнае абавязковое навучанне для дзяцей ва ўзросце ад васыні да адзінаццаті гадоў неабходна ажыццяўляць на ўсіх тэрыторіях Беларускай ССР не пазней 1934-1935 гадоў. Асноўным тыпам працуўнай школы было прызначана лічыць чатырохгадовую двухкамплектную школу і першы кантэнтр сямігадовой школы Раён, абслугоўвасмы адной чатырохгадовой школай, павінен быць радзісам не больш трох кіламетраў.

Аднак, калі гаварыць пра рэформаванні ў сферы адукцыі, трэба вылучыць і адмоўныя моманты, якія іх суправаджалі. Па-першае, мностві пачатковых школ усё ж заставаліся аднакамплектнымі. У 1924-1925 навучальным годзе 72 % пачатковых школ былі аднакамплектнымі, калі прыніць пад узагу, што настаўнік адначасова займаўся з 3-4 класамі, дзе на аднаго настаўніка прыходзілася па 50 вучняў і больш. Па-другое, вялікім быў працэнт другогоднікаў. Значная частка дзяцей паіходзіла школу, не закончыўшы вучобы. Па-трэцяе, працягласць навучальнага года была таксама недастатковай. Сельскія школы працавалі ў сярэднім не больш сямі месецяў, гарадскія - сям' і пяцівай-васыні месецяў у год.

Невысокі працэнт ахопу мела пачатковое навучанне дзяцей беднатаў. Так,

у Віцебскай акрузе на першое студзеня 1927 г. сярод навучэнцаў дзесяці беднатаў і безземельных сялян складалі толькі 7,8 %. Адноўна ўпірвалася гая асабічнасць, што беднатаў не маглі стварыць неабходных умоў для вучобы сваіх дзяцей, забяспечыць іх аддзенiem, абуткам, неабходнымі школьнімі прытулкамі.

Улічваючы гэтыя абставіны, дзяржава з кожным годам павялічвала капіталіўкладанні на патрэбы пачатковай школы. Многім пачатковым школам рэспублікі аказвалася дапамога ў забеспечэнні дзяцей абуткам, адзенем, падручнікамі.

1922-1923 навучальны год быў першым, калі беларускія падручнікі, крыху спазніўшыся, з'явіліся ў школах у дастатковай колькасці.

У 1927 г. Наркамасветы БССР, на аснове праграм Наркамасветы РСФСР, выдаў змянёныя, з улікам мясцовых умоў, праграмы для пачатковых школ рэспублікі.

Такім чынам, у дванаццатыя гады ў БССР у асноўным была створана новая сістэма народнай адукцыі, у якой сваё значнае месца займаў і пачатковая адукцыя (гл. схему 1). Гэта сістэма грунтавалася на разгалінаванай школьнай сістэме, у першую чаргу на школах-сямігодках. У 1928-1929 навучальным годзе ў рэспубліцы налічвалася 5723 агульнаадукцыйныя школы, у якіх навучаўся 485 тысяч дзяцей. 79 % дзяцей ва ўзросце васыні-дваццаці гадоў наведвалі школу. Гэта быў значны крок наперад у ажыццяўленні ўсеагульнага навучання.

Л.А.Захарчук

Брестскі государственный университет имени А.С. Пушкіна ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕНИОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ БЕЛОРУССКОГО КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА

Фольклорные праздники и обряды являются яркими, эмоционально-насыщенными, художественно-значимыми событиями в жизнедеятельности людей. Их театрализованный характер, динамичность, приуроченность к знаменательным датам (началу года, приход весны, сбор урожая) позволяют рассматривать фольклорные праздники как явление значимое и эстетически цепное в культуре народа. Эта приуроченность праздника и входящего в него традиционного обряда придавала ему также и воспитательную ценность, которая зависела от функциональной направленности, национальных особенностей, других факторов. Каждый фольклорный праздник, обряд связан, прежде всего, с определенными нравственно-эстетическими ценностями, которые явились важными как для иллюстраторов пространственно-временной динамики праздника, так и для тех, кто воспринимал его опосредованно. Иногда эта ценность носила связь высшего порядка и воспринималась как святыня "sacrum".

Функционирование, трансформация календарно-обрядового фольклора, преобразование некоторых элементов, частное изменение образно-содержательной сферы не ослабляют связи праздника с входящими в него эстетическими ценностями. Возобновляемые в каждом поколении элементы